

ВІЗАВАЯ АНКЕТА  
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

VÍZOVÝ DOTAZNÍK  
BIELORUSKA REPUBLIKA  
VYPLNIŤ TLAČENÝM PÍSMOM

1. Прозвішча/Priezvisko	4. Пол/Pohlavie <input type="checkbox"/> мужчынскі/muž <input type="checkbox"/> жаночы/žena
2. Імя/Meno	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Dalšie mená vrátane rodného	

Фотаздымак/Fotografia

5. Дата нараджэння/Dátum narodenia <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>deň</td><td>mesiac</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>							deň	mesiac	rok				6. Месца нараджэння/Miesto narodenia краіна/štát ..... горад/mesto, obec ..... вобласць (раён)/kraj .....
deň	mesiac	rok											

**Службовыя адзнакі/ Uradné záznamy**

**Дата звароту:**

.....

7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Aktuálne občianstvo(a)

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Ak ste menili občianstvo(a), uveďte prosím predchádzajúce občianstvo(a) a dátum(y) ho (ich) zmeny

.....

**Падставы:**

сапраўдны пашпарт  
 візавая падтрымка  
 фінансавыя сродкі  
 інтэрв'ю

**Рашэнне по звароце:**

8. Тып пашпарта/Druh cestovného dokladu  <input type="checkbox"/> звычайны/obyčajný <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/služobný <input type="checkbox"/> іншы дакумент/iný cestovný doklad: .....	9. Нумар пашпарта/Číslo cestovného dokladu	11. Дата выдачы/Dátum vydania <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>deň</td><td>mesiac</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>							deň	mesiac	rok			
deň	mesiac	rok												
	10. Кім выдадзены/ Vydany kým	12. Тэрмін дзеяння/Platný do <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>deň</td><td>mesiac</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>							deň	mesiac	rok			
deň	mesiac	rok												

ад .....

станоўчае  
 адмоўнае

**Тып візы:**

B  
 C  
 D

**Кратнасць візы:**

1  
 2  
 шм

13. Адрас сталага месца жыхарства/Adresa trvalého bydliska

краіна/štát ..... вобласць(раён)/kraj .....

горад/mesto ..... вуліца/ulica .....

індэкс/PSC .....

нумар дома/číslo domu ..... нумар кватэры/číslo bytu .....

нумар тэлефона/číslo telefónu ..... e-mail .....

**Мэта візіту:**

транзіт  
 дыпламатычная  
 службовая  
 дзелавыя стасункі  
 спорт/культура/навука/адукацыя  
 гуманітарная  
 рэлігійныя стасункі  
 прэса  
 прыватная  
 вучоба  
 праца  
 турызм  
 сталае жыхарства

14. Месца працы/вучобы і службовы адрас/Pracovisko/škola a adresa pracoviska/školy

Прадпрыемства/spoločnosť ..... пасада/postavenie .....

краіна/štát ..... вобласць (раён)/kraj .....

індэкс/PSC .....

горад/mesto ..... вуліца/ulica .....

нумар дома/ číslo domu ..... нумар тэлефона/číslo telefónu .....

**Віза:**

№ .....

**Сапраўдная:**

з .....

па .....

тэрмін знаходжання .....

15. Тып візы/Typ víza  <input type="checkbox"/> транзітная/tranzitné <input type="checkbox"/> кароткачасовая/krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/dlhodobé	16. Колькасць уездаў/ Počet vstupov  <input type="checkbox"/> аднаразовая/jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/viac vstupov
---	---

17. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza

з/from

deň	mesiac	rok			

па/until

deň	mesiac	rok			

на тэрмін знаходжання/ dĺžka pobytu

сутак/dni		

**Спагнаны збор:**

.....

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / Názov inštitúcie alebo meno osoby, ktorú plánujete navštíviť / V prípade žiadosti o tranzitné vízum, uveďte, do ktorej krajiny cestujete a za akým účelom

19. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa inštitúcie alebo osoby, ktorú plánujete navštíviť  
індэкс/PSC .....  
вобласць (раён)/kraj ..... горад/mesto .....  
вуліца/ulica ..... нумар дома/číslo domu .....  
нумар факса/číslo faxu ..... e-mail .....

20. Адрас знаходжання ў Беларусі/Adresa pobytu v Bielorusku  
індэкс/ PSC .....  
вобласць (раён)/ kraj ..... горад/city .....  
вуліца/ ulica ..... нумар дома/číslo domu.....  
нумар кватэры/číslo bytu ..... гасцініца/hotel .....

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Podrobné vysvetlenie účelu pobytu

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь/Boli ste už v Bielorusku v priebehu posledných 3 rokov  
 так/áno  не/nie  
калі так, вызначце, у якіх гадах / ak áno, v ktorých rokoch.....

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/  
Boli ste niekedy počas pobytu na území Bieloruska stíhaný(á) za porušenie bieloruského zákonodarstva  
 так/áno  не/nie  
калі так, вызначце калі/ak áno, uveďte prosím dátum..... і дзе/kde .....  
Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Kladná odpoveď na túto otázku neznamená zamietnutie víza, avšak v tomto prípade Vaša osobná prítomnosť za účelom pohovoru s konzulárnym pracovníkom je žiaduca

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostriedky pre zabezpečenie pobytu na území Bieloruskej republiky  
 наяўныя сродкі/hotovosť  банкаўскія чэкі/bankové šeky  крэдытныя карткі/kreditné karty  
 зваротны білет/spiatočný lístok  дарожныя чэкі/cestovné šeky  пражыванне/ubytovanie

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.  
Týmto prehlasujem, že všetky informácie uvedené v danom dotazníku sú presné a pravdivé. Uvedomujem si, že podanie nepravdivých údajov alebo odmietnutie predložiť požadované doklady môže spôsobiť zamietnutie vstupu do Bieloruskej republiky. Som poučený(á) o tom, že v prípade, ak tieto informácie budú uznané za nepravdivé, vízum môže byť kedykoľvek zrušené. Zaväzujem sa ihneď po príchode do Bieloruskej republiky prihlásiť sa za zákonom stanovených podmienok a opustiť územie Bieloruskej republiky ešte pred vypršaním víza. Som poučený(á) o tom, že počas pobytu musím mať cestovné poistenie, ktoré zodpovedá požiadavkám legislatívy Bieloruskej republiky. Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním, spracovaním a odovzdaním mojich osobných údajov na účely súvisiace s vydávaním víz a plnením medzinárodných zmlúv Bieloruskej republiky.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/Vlastnoručný podpis (podpis zákonného zástupcu) 27. Дата падпісання/Dátum podpisania  

deň	mesiac		rok		